

План мерапрыемстваў
дзяржаўнай установы “Цэнтралізаваная сістэма дзяржаўных публічных бібліятэк г.Мінска”

на ЧЭРВЕНЬ 2025 года

**Мерапрыемствы могуць быць перанесены па незалежных ад бібліятэк прычынах.
Даведкі па тэлефонах**

Дата	Мерапрыемствы	Аўдыторыя	Час правяд зення
Цэнтральная бібліятэка імя Янкі Купалы (вул. В.Харужай, 16) тэл. 243-44-32; 242-70-30			
31.05– 30.06	“Дзяцінства, мілае дзяцінства! Пара вясёлак і дажджоў” – кніжная выстава да Дня аховы дзяцей	Для шырокага кола чытачоў	
01.06– 05.06	“Бяспека з ранняга дзяцінства” – тэматычная кніжная выстава да Дня аховы дзяцей	Для шырокага кола чытачоў	
02.06	“Інфармаванне аб рабоце Публічнага цэнтра прававой інфармацыі ў бібліятэцы” – акцыя	Для шырокага кола чытачоў	14.00
02.06– 31.08	“Бібліятэчны дворык” – летняя чытальня	Для шырокага кола чытачоў	
02.06– 31.08	“Майго края казкі, чытай, калі ласка” – выстава-парада кніг	Для шырокага кола чытачоў	
03.06, 05.06, 10.06, 12.06, 17.06, 18.06, 24.06, 26.06	«Круговые танцы народов мира»: знаёмства з народнымі традыцыямі праз танцавальную куль-уру – пазнавальная экскурсія ў руху	Для шырокага кола чытачоў	18.00
03.06- 08.06	“Время природы. Переосмыслить. Воссоздать. Восстановить” – кніжная эка-выстава да Сусветнага дня аховы навакольнага асяроддзя	Для шырокага кола чытачоў	
03.06– 30.06	«Океаны и моря по Земле текут не зря» – пазнавальная кніжная выстава да Сусветнага дня акіянаў	Для шырокага кола чытачоў	
04.06	Літаратурна-музычная гасцёўня з канцэртамі скрыпічнай музыкі	Для шырокага кола чытачоў	15.00
04.06– 30.06	“Аляксей Дудараў. З павагай да чалавека” – кніжная выстава да 75-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
05.06	“Пазнаёмся з новай кнігай” – кніжная паліца	Для карыстальнікаў сайта	
05.06	“Імя з нараджэння было ёй Прадслава” – гадзіна гістарычнага партрэта	Для шырокага кола чытачоў	11.00
05.06	“Мяне заўсёды цікавіў чалавек...” – інтарактыўная праграма да 75-годдзя з дня нараджэння А. А. Дударава	Для шырокага кола чытачоў	14.00
06.06	«Пушкинский пленэр»: малюем Пушкіна і яго героеў – Пушкінскі дзень у бібліятэцы	Для шырокага кола чытачоў	11.00
09.06– 15.06	“Ваша крыніца натхнення” – тэматычная кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
09.06– 31.08	“Я тут бачу свой край...” – кніжная выстава да 80-годдзя з часу адкрыцця Купалаўскіх мемарыяльных запаведнікаў “Вязынка” і “Ляўкі”	Для шырокага кола чытачоў	
10.06– 30.06	“Майстар жывой і непаўторнай мовы” – кніжная выстава да 125-годдзя з дня нараджэння К. Чорнага	Для шырокага кола чытачоў	
10.06– 30.06	«Проза как поэзия» – кніжная выстава да 90-годдзя з дня нараджэння Ф. Саган	Для шырокага кола чытачоў	

11.06	Кансультацыя юрыста грамадскага аб'яднання “Рэгіянальнае таварыства абароны спажывцоў”	Для шырокага кола чытачоў	10.00
11.06– 30.06	“І нехта ўспомніць пра мяне...” - кніжная выстава да 120- годдзя з дня нараджэння П. Броўкі	Для шырокага кола чытачоў	
12.06– 30.06	«Полёт в бессмертие» – кніжная выстава да 125-годдзя з дня нараджэння А. дэ Сэнт-Экзюперы	Для шырокага кола чытачоў	
16.06– 23.06	“Свет Беларусі – вялікі і розны” – рэкамендацыйная кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
16.06– 23.06	“Памяць не збіраецца ў запас. Памяць апіраецца на нас!” – кніжная выстава-памяць	Для шырокага кола чытачоў	
19.06	“Пазнаёмся з новай кнігай” – кніжная паліца	Для карыстальнікаў сайта	
23.06– 31.07	“Беларусь – мая зямліца, мой выток, мая крыніца” – кніжна-ілюстрацыйная выстава да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	
24.06	Кансультацыя натарыуса	Для шырокага кола чытачоў	10.00
24.06– 30.06	“Moladz.by: ствараем якую будучыню!” – тэматычная кніжна-інфармацыйная выстава да Дня моладзі і студэнцтва Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	
24.06– 06.07	“Адна зямля, адна краіна – наша Беларусь!” – кніжная патрыятычная выстава да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	
28.06	Дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
30.06	Дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 3 імя У.У. Маякоўскага (вул. Бачылы, 2) тэл. 357-35-02; 355-99-01			
01.06- 30.06	“Пісьменнікі- юбіляры” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
08.06- 30.06	“Здароўе ваша беражом” – кніжна –інфармацыйная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
08.06- 30.06	“Зоркі беларускага спорта” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
08.06	“Кніга – жаданы госць”- дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
13.06	“Чтоб о войне узнать, надо книги прочитать” – бібліятэчны бульвар	Для шырокага кола чытачоў	11.00
15.06	“Пожелания моим друзьям...” – акцыя да Міжнароднага дня сяброў	Для шырокага кола чытачоў	
16.06- 30.06	“Память сильнее времени...” –кніжна-інфармацыйная выстава да Дня памяці і смутку	Для шырокага кола чытачоў	
26.06	“У лета з цікавай кнігай” – агляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	12.00
27.06	“Класіка на вялікім экране” – паседжанне кінаклуба “Кінаман”	Для шырокага кола чытачоў	15.00
Бібліятэка № 11 (пр-д Ташкенцкі, 3) тэл. 378-76-55; 379-07-19			
02.06- 09.06	“В этот день солдатом стала вся страна”- тэматычны прагляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	
18.06- 22.06	“Французский писатель, поэт и профессиональный лётчик”- кніжная паліца да 125-годдзя з дня нараджэння А. де Сэнт-Экзюперы	Для шырокага кола чытачоў	
20.06- 28.06	“За жыццё без наркатыкаў!” – тэматычная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
27.06-	Дзень інфармацыі	Для шырокага	

28.06		кола чытачоў	
Бібліятэка № 13 (вул. Народная, 43а) тэл. 352-30-34; 267-47-68			
16.06-11.06	“Любы край Беларуссю завецца, і няма за яго мне мілей” – выстава-партрэт да 120-годдзя з дня нараджэння П.Броўкі	Для шырокага кола чытачоў	
23.06	“Пявучая душа Беларусі”- анлайн-практыкаванне да 120-годдзя з дня нараджэння П.Броўкі	Для карыстальнікаў сайта	
24.06-10.07	“Мае героі мной сапраўды кіруюць”- кніжная выстава да 60-годдзя з дня нараджэння Л.Рублеўскай	Для шырокага кола чытачоў	
27.06	Дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
Кастрычніцкі раён Бібліятэка № 19 (вул. Казінца, 122) тэл. 380-23-03; 324-70-12			
03.06	“Интернет-ресурсы для молодежи”- віртуальная выстава	Для карыстальнікаў сайта	
09.06	“Сям'я і кніга-чытаем разам” - гадзіна праблемнай размовы	Для шырокага кола чытачоў	13.00
11.06-16.06	“Паняцце аб эстэтыцы”- тэматычная паліца	Для шырокага кола чытачоў	
12.06-19.06	“Мастацтва вакол нас”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
16.06-22.06	“Дзякуй вам, донары крыві!” - тэматычная паліца	Для шырокага кола чытачоў	
16.06-29.06	“Хай нас аб'ядноўвае кніга”- тэматычная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
22.06	“Трагічныя старонкі гісторыі”- відэа-экскурс	Для шырокага кола чытачоў	10.30
24.06	“Аб усім на свеце ў журнале і газеце”- гадзіна інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	11.00
31.06	“Знаёмцеся - навінкі чэрвеня”- бібліяграфічны агляд	Для шырокага кола чытачоў	12.00
Бібліятэка № 20 (вул. Жукоўскага д. 9, корп. 1) тэл. 377-51-26			
01.06-30.06	“Генацыд у Беларусі: не падлягае забыццю!” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Гонар нацыі – нашы алімпійцы” – выстава-гонар	Для шырокага кола чытачоў	
01.06 - 30.06	«Этот удивительный и хрупкий мир» – выстава-заклік	Для шырокага кола чытачоў	
02.06 - 30.06	«Библиотека садоводу» – кніжная паліца	Для шырокага кола чытачоў	
02.06-30.06	«Здоровым быть здорово!» – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
05.06	“Нябесная заступніца Айчыны” – віртуальная прэзентацыя да Дня памяці Е. Полацкай	Для карыстальнікаў сайта	
06.06 - 30.06	«Дыялог з жыццём і часам» – кніжная паліца да 75-годдзя з дня нараджэння Аляксея Дударова	Для шырокага кола чытачоў	
08.06-30.06	“Я вам жыву заўсёды...” – кніжная паліца да 115-годдзя з дня нараджэння А.Твардоўскага	Для шырокага кола чытачоў	
11.06-30.06	“Годна размаўляў з усім светам” – кніжная паліца да 125-годдзя з дня нараджэння Кузьмы Чорнага	Для шырокага кола чытачоў	
12.06-30.06	«Человек, который летал» – віртуальная прэзентацыя да 115-годдзя з дня нараджэння А. де Сент-Экзюперы	Для карыстальнікаў сайта	

12.06 - 30.06	“Я гэта ўсё жыццём праверыў...” – кніжная паліца да 125-годдзя з дня нараджэння Пятруся Броўкі	Для шырокага кола чытачоў	
18.06	«Сберечь себя для жизни» – урок здароўя, сустрэча з урачом-валеолагам	Для шырокага кола чытачоў	11.00
27.06	«Один за всех и все за одного» – віртуальная прэзентацыя	Для карыстальнікаў сайта	
28.06	«Знаёмцеся –навінкі чэрвеня» - агляд кніжных навінак	Для шырокага кола чытачоў	12.00

Ленінскі раён

Нотна-музычная бібліятэка (пр-т Партызанскі, 3) тэл. 354-29-60; 355-29-42

01.06-30.06	“Благоустройство Беларуси – повышение качества жизни людей”- выстава па матэрыялах друку да Года добраўпарадкавання	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Календарь знаменательных дат музыкальной жизни – июнь”- інфармацыйная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
02.06	“Стратегия на завтра”- агляд матэрыялаў з друку да Года добраўпарадкавання	Для шырокага кола чытачоў	14.00
04.06-15.06	“Р.Шуман.Жизнь и творчество”- музычная выстава да 215-годдзя з дня нараджэння кампазітара	Для шырокага кола чытачоў	
07.06	“К.Нильсен. Инструментальное творчество”- знаёмства з калекцыяй грампласцінак з фондаў нотна-музычнай бібліятэкі да 160-годдзя з дня нараджэння кампазітара	Для шырокага кола чытачоў	13.00
14.06-30.06	“Беларускі салавей”- выстава жыцця і творчасці да 125-годдзя з дня нараджэння М. Забейды-Суміцкага	Для шырокага кола чытачоў	
14.06	“Денис Мацуев. Жизнь на Crescendo”- знаёмства з калекцыяй пласцінак і дыскаў з фондаў нотна-музычнай бібліятэкі	Для шырокага кола чытачоў	13.00
20.06	“Александрына”- гісторыя музычнага шэдэўра да 120-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі П.Броўкі	Для шырокага кола чытачоў	14.00
21.06	“Я научилась просто, мудро жить..”- гадзіна любімых песен да 75-годдзя з дня нараджэння актрысы і спявачкі С.Кручковай	Для шырокага кола чытачоў	13.00
26.06	Дзень інфармацыі. Агляд новай літаратуры і перыядычных выданняў	Для шырокага кола чытачоў	12.00
26.06	“О своей любви пробалалаю”- гадзіна казак пра народныя інструменты да Дня балалайкі	Для шырокага кола чытачоў	12.30
28.06	“Если бы Экзюпери был музыкантом...”- музычная гадзіна да 125-годдзя з дня нараджэння пісьменніка	Для шырокага кола чытачоў	13.00
28.06-07.07	“Гэты родны куточак зямлі Беларуссю ласкава завём”- святочная выстава да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	

Бібліятэка № 7 імя Я. Коласа (вул. Пляханава, д. 97, корп. 4) тэл. 322-76-06; 263-91-12

01.06-30.06	“Беларусь – страна комфорта и красоты” – кніжная выстава да Года добраўпарадкавання краіны	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Беларусь – утульная краіна” – кніжная выстава да Года добраўпарадкавання краіны	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Ленинский район: шаги к уюту и комфорту” – кніжная выстава да Года добраўпарадкавання краіны	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Генацыд беларускага народа” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.06	“Віктар Крамарэнка. Заслужаны архітэктар Беларусі” – кніжна-ілюстраваная выстава да 80-годдзя з дня нараджэння	Для карыстальнікаў сайта	

01.06-30.06	“Спасибо солдатам Победы за то, что не знаем войны” – кніжная выстава да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Чалавек – гэта цэлы свет...” – кніжная выстава да 125-годдзя з дня нараджэння К.Чорнага	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Аб подзвігах дзядоў памятайце!” – кніжна-ілюстраваная выстава-заклік да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Читайте Пушкина от мала до велика” - кніжная выстава 226-годдзя з дня нараджэння А.С.Пушкіна	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-15.06	“Троица – зеленое воскресенье” – кніжна-ілюстраваная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-15.06	“Дзіцячая прававая планета” - кніжная выстава-віктарына да Міжнароднага дня аховы дзяцей	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-15.06	“Дзіцячыя мары” – выстава малюнкаў да Міжнароднага дня аховы дзяцей	Для шырокага кола чытачоў	
07.06-09.06	“Сустрэчы з новай кнігай” – дзень інфармацыі з аглядам новых паступленняў	Для шырокага кола чытачоў	12.00
02.06, 09.06, 16.06, 23.06	“Площадка здоровья” – лекцыя-практыкум па здароваму ладу жыцця	Для шырокага кола чытачоў	11.00
06.06	“Так пусть звучит мелодия стиха” – літаратурна гасцёўня з дня нараджэння А.С.Пушкіна	Для шырокага кола чытачоў	15.00
12.06	“Час веселых развлечений” – літаратурна-музычная гасцёўня	Для шырокага кола чытачоў	16.00
19.06	“Подвиг, воплощённый в музыке” – літаратурна-музычнае імпрэза да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны	Для шырокага кола чытачоў	15.00
20.06-30.06	“Беларусь – мірная!” – кніжная выстава да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	

Бібліятэка № 12
(вул. Аўрораўская, 8) тэл. 316-00-89; 370-04-71

01.06-30.06	“Юбілейны партрэт чэрвеня” - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“У госці да кніг”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Здаровы лад жыцця”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Класіка вучыць жыццю”- прагляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Год добраўпарадкавання - час дзейнічаць”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Імёны свецяць нам здалёк”- прагляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Новыя кнігі чытальнай залы”- прагляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Новая беларуская кніга”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Боль і гнеў”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Кнігі-юбіляры”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-16.06	“Каляровы свет дзяцінства”- прагляд літаратуры да Міжнароднага дня аховы дзяцей	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-	“Философия творчества”- мастацкая выстава Ксеніі Місан-	Для шырокага	

30.06	Быстровай	кола чытачоў	
04.06-26.06	“Да прыроды за лекамі!”- прагляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	
04.06	“Кнігі на любы густ”- дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
05.06	“Кніга адкрывае свет”- дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
05.06-17.06	“Такая каштоўная і непаўторная”- прагляд літаратуры да Сусветнага дня навакольнага асяроддзя	Для шырокага кола чытачоў	
17.06-30.06	“Бабуліна спадчына”- прагляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	
17.06-30.06	“Спадканне з юбілярам”- кніжная выстава да 125-годдзя з дня нараджэння Кузьмы Чорнага	Для шырокага кола чытачоў	
20.06-30.06	“Дзеці вайны”- прагляд літаратуры да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыду беларускага народа	Для шырокага кола чытачоў	
20.06-30.06	“Летапіс мужнасці”- прагляд літаратуры да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыду беларускага народа	Для шырокага кола чытачоў	
21.06-30.06	“Дзіўны свет пісьменніка”- кніжная выстава да 125-годдзя з дня нараджэння А. Сэнт-Экзюперы	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 16 (пр-т Ракасоўскага, 50) тэл. 324-83-88			
02.06-30.06	“Я с книгой открываю лето”- акцыя	Для шырокага кола чытачоў	
16.06-23.06	“Геноцид. Вспомнить всё. Вспомнить каждого” – тыдзень кнігі пра вайну да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыду беларускага народа і 80-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне	Для шырокага кола чытачоў	
18.06-25.06	“На хвалі часу, у плыні жыцця” – кніжная выстава да 125-годдзя з дня нараджэння К.Чорнага	Для шырокага кола чытачоў	
20.06-27.06	“Пятрусь Броўка: Літаратурны сілуэт” – кніжная выстава да 120-годдзя з дня нараджэння народнага П.Броўкі	Для шырокага кола чытачоў	
27.06-07.07	“Беларусь моя – гордость и слава!”- кніжная выстава да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	
Маскоўскі раён			
Бібліятэка № 1 імя Л.М. Талстога (вул. Маскоўская, 18) тэл. 263-82-58			
01.06-30.06	“Геноцид белорусского народа” – кніжная выстава-памяць да 80-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Вехи памяти и славы” – кніжная выстава-гонар да 80-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Московский район. Люди. События. Факты” – краязнаўчая кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“2025 - Год благоустройства страны” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Чэрвень. Времена года на каждой странице” – цыкл выстаў- краявідаў	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Летнее настроение в книгах” – кніжная выстава-прапанова	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Аб подзвігах дзядоў памятайце!” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
16.06-30.06	“Книги Победы” – кніжная выстава да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыду	Для шырокага кола чытачоў	

	беларускага народу і да 80-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне		
28.06	“Горячие новинки месяца” - агляд новых кніг і часопісаў	Для шырокага кола чытачоў	11.30
Бібліятэка № 9 (вул. Лібкнехта, 51) тэл. 350-62-77			
02.06-16.06	“Планета дзяцінства” - выстава да Міжнароднага дня абароны дзяцей	Для шырокага кола чытачоў	
05.06-12.06	“Насустрэч прыгажосці” - выстава да Сусветнага дня архітэктара	Для шырокага кола чытачоў	
16.06-30.06	“Тревожит наше сердце память” - выстава да Дня ўсенароднай памяці ахвяр вайны і генацыду беларускага народа	Для шырокага кола чытачоў	
25.06-30.06	“Живём не только дзённым хлебом” - выстава да 120-годдзя з дня нараджэння П.Броўкі	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 21 (вул. Слабадская, 63) тэл. 206-29-65			
01.06-14.06	“Чтобы помнили...” – выстава-памяць да генацыду беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Прыгожая. Сучасная. Перспектыўная” – кніжная выстава да Года добраўпарадкавання краіны	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Азбука безопасности” — выстава-інфармацыя	Для шырокага кола чытачоў	
02.06-30.06	“С книгой в лето” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
15.06-30.06	“Памяць праз гады” – выстава-ўспамін да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыду беларускага народа	Для шырокага кола чытачоў	
19.06-30.06	“Наш мир без вредных привычек” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
27.06-25.07	“Зямлі маёй светлае імя” – выстава-віншаванне да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	
29.06-30.06	“Новые книги. Новые имена” – дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 22 (вул. Я. Чачота, 23) тэл. 347-85-67; 343-84-87			
01.06-30.06	“Літаратурны каляндар” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Багацце душы і таленту” - выстава-юбілей да 90-годдзя з дня нараджэння В.В.Зуёнка	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Яго жыццё - тэатр” - выстава-юбілей да 75-годдзя з дня нараджэння А.А.Дударова	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Чарадзей беларускай прозы” - выстава-юбілей да 125-годдзя з дня нараджэння К.Чорнага	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Незабыўная творчасць паэта” - выстава-юбілей да 120-годдзя з дня нараджэння П.Броўкі	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Жаночае адчуванне свету” - выстава-юбілей да 100-годдзя з дня нараджэння Л.Л.Арабей	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Поэт. Пісатель. Фронтовік” - выстава-юбілей да 115-годдзя з дня нараджэння А.Т.Твардоўскага	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Жан Поль Сартр - один из выдающихся умов XX столетия” - выстава-юбілей да 120-годдзя з дня нараджэння Ж.-П.Сартра	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Мир Франсуазы Саган” - выстава-юбілей да 90-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	«Большой мир Маленького принца» - выстава-юбілей да 125-годдзя з дня нараджэння французскага пісьменніка	Для шырокага кола чытачоў	

	А.дэ Сэнт-Экзюперы		
01.06-30.06	“С любовью к природе” - літаратурна-экалагічная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Живут дети на планете” - выстава-гульня да Міжнароднага дня аховы дзяцей	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	«Лето у книжной полки» - выстава-калейдаскоп	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“22 июня день памяти и скорби” - выстава-напамін	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Молодёжные предпоЧтения” - выстава-прапанова	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Книжные советы дачнику на лето” - выстава-парада	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Имя беды - наркотик” - выстава - зварот да Міжнароднага дня барацьбы са злоўжываннем наркатычнымі сродкамі	Для шырокага кола чытачоў	
04.06	Дзень інфармацыі. Агляд новых кніг і часопісаў	Для шырокага кола чытачоў	13.00
18.06	“С книгой навсегда! Чтению мы скажем – да!” – летняя чытальная зала	Для шырокага кола чытачоў	12.00-14.00
Партызанскі раён			
Бібліятэка № 5			
(вул. Казлова, 2) тэл. 263-39-85			
01.06-30.06	«Пусть станут прекраснее парки и скверы...» - тэматычная выстава да Года добраўпарадкавання краіны	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Ад прававой асветы да забеспячэння правоў дзіцяці” - тэматычная выстава да Міжнароднага дня абароны дзяцей	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“По праву памяти...” – кніжная выстава да 115-годдзя з дня нараджэння А. Т. Твардоўскага	Для шырокага кола чытачоў	
16.06-30.06	“Той самы першы дзень вайны” - тэматычная выстава да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыда беларускага народа	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 6			
(вул. Кашавога, 10) тэл. 378-90-00			
02.06-23.06	“Живем лучше: идеи для благоустройства на страницах книг”- кніжная выстава да Года добраўпарадкавання	Для шырокага кола чытачоў	
02.06-09.06	“Падарожжа па літаратурных сузор'ях” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
13.06	“Вязанне - гэта проста”- майстар-клас	Для шырокага кола чытачоў	11.00
16.06-23.06	“Все бури века нёс в себе...”- выстава-прысвячэнне да 115 –годдзя з дня нараджэння А.Т. Твардоўскага	Для шырокага кола чытачоў	
18.06	“Неясный профиль Франсуазы Саган” – віртуальная выстава да 90 –годдзя з дня нараджэння	Для карыстальнікаў сайта	
26.06	Дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
30.06-07.07	“Зямля пад белымі крыламі”- кніжная выстава да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 8 імя М.Багдановіча			
(вул. Даўгабродская, 12/2) тэл. 353-19-33; 352-13-19			
01.06 - 30.06	“Нельзя забыть. Нельзя понять. Нельзя оправдать” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Радзімая зямля, прынікнуў я к табе...” – кніжная выстава па творчасці М. Багдановіча	Для шырокага кола чытачоў	
01.06–30.06	“Рэкламны лістапад” – вулічная акцыя	Для шырокага кола чытачоў	

02.06-16.06	«Солнце в ладошках» - кніжная выстава да Міжнароднага дня абароны дзяцей	Для шырокага кола чытачоў	
05.06-25.06	“Дзіўны свет насякомых” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
05.06	“Свет наш - Евфросиния” – віртуальная выстава	Для карыстальнікаў сайта	
23.06	“Открой книгу и чудеса начнутся!” – акцыя	Для шырокага кола чытачоў	
23.06 – 29.06	“Зорко одно лишь сердце” – кніжная выстава да 125-годдзя з Дня нараджэння А.Сэнт-Экзюпері	Для шырокага кола чытачоў	
Першамайскі раён			
Бібліятэка № 15 імя Цёткі (вул. Талбухіна, 12а) тэл. 253-38-98; 240-00-68			
01.06-30.06	«На карысць краіне і людзям» – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
06.06-18.06	«Я счастлив жить, служить Отчизне...» – кніжная выстава да 115-годдзя з дня нараджэння А.Твардоўскага	Для шырокага кола чытачоў	
15.06-30.06	«Молодежь читает и советует» - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
18.06-30.06	«Дорогая сердцу книга о войне» – кніжная выстава да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай Вайны і генацыда беларускага народа	Для шырокага кола чытачоў	
18.06	«Помнит сердце, не забудем никогда» – літаратурная – музычная праграма да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай Вайны і генацыда беларускага народа	Для шырокага кола чытачоў	16.00
20.06-30.06	«Пошукі будучыні» – кніжная выстава да 125-годдзя з дня нараджэння К.Чорнага	Для шырокага кола чытачоў	
28.06	Дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 18 (вул. Каліноўскага, 55) тэл. 357-49-27; 352-30-77			
02.06-15.06	“ТОП-100 главных книг” – выстава-прапанова	Для шырокага кола чытачоў	
02.06-30.06	“Здравствуй, книжное лето!” - выстава-прапанова	Для шырокага кола чытачоў	
02.06-07.06	“Есть имена, как солнце, имена – как музыка!” – пушкінскі тыдзень	Для шырокага кола чытачоў	
03.06-21.06	“Это легкое имя - Пушкин” – кніжная выстава-ілюстрацыя	Для шырокага кола чытачоў	
04.06, 20.06, 26.06	“Чытай разам з намі!” – летняя чытальня	Для шырокага кола чытачоў	15.00
06.06-07.09	“Мікалай Рэрых” – выстава рэпрадукцый	Для шырокага кола чытачоў	
06.06	“Мікалай Рэрых” - адкрыццё выставы	Для шырокага кола чытачоў	17.00
10.06	“Книги, которые помогут изменить себя” – тэматычны кніжны агляд	Для шырокага кола чытачоў	12.00
19.06-30.06	“Стужка жыцця. Пятрусь Броўка” – юбілейная кніжная выстава да 120-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
26.06-06.07	“Книги XXI века для молодежи” – кніжная выстава-прапанова да Дня моладзі і студэнцтва	Для шырокага кола чытачоў	
26.06	“Выход заўсёды ёсць!” – кансультацыя валеёлага да Міжнароднага дня барацьбы са злоўжываннем наркатэчынымі сродкамі	Для шырокага кола чытачоў	12.00
Савецкі раён			
Бібліятэка № 2 імя Н.К. Крупскай			

(вул. Усходняя, 56) тэл. 270-30-84; 378-71-47			
01.06-10.06	“Семейное чтение с увлечением!” – кніжная выстава-парада да Міжнароднага дня абароны дзяцей	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-02.06	“Калейдоскоп книжных новинок” – выстава-прагляд новых паступленняў	Для шырокага кола чытачоў	
02.06-16.06	“Ёсць Радзіма – і ёсць бясмерце. Мова ёсць – не знікне зямля” – кніжная паліца да 90-годдзя з дня нараджэння В.В. Зуёнка	Для шырокага кола чытачоў	
02.06-20.06	“Сокровища природы – заповедники” – ілюстрацыйная кніжная выстава да Сусветнага дня аховы навакольнага асяроддзя	Для шырокага кола чытачоў	
03.06-17.06	“Подружитесь с природой!” – эка-выстава да Сусветнага дня аховы навакольнага асяроддзя	Для шырокага кола чытачоў	
03.06 – 18.06	“Нябесная заступніца Беларусі” – кніжная выстава да Дня памяці Еўфрасінні Полацкай	Для шырокага кола чытачоў	
05.06-20.06	“Аляксей Дудараў: тэатр і кнігі” – кніжная выстава да 75-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
08.06, 29.06	“Читайте для настроения – делитесь впечатлениями!” – бібліятэчная акцыя	Для шырокага кола чытачоў	
09.06-22.06	“Законы, по которым мы живём” – інфармацыйна-прававая выстава	Для шырокага кола чытачоў	
09.06-24.06	“Летнее путешествие книжного паровозика” – кніжная выстава-парада	Для шырокага кола чытачоў	
10.06-29.06	“З верай у светлы дзень” – кніжная выстава да 125-годдзя з дня нараджэння Кузьмы Чорнага	Для шырокага кола чытачоў	
10.06-30.06	“Краски теплого лета” - выстава-вернісаж дзіцячых малюнкаў выхаванцаў ізастудый “Гармонія” і “Сонечны круг” ЦДАДзіМ “Светач”	Для шырокага кола чытачоў	
12.06-30.06	“Пусть поколения знают! Пусть поколения помнят!” – кніжная выстава да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыда беларускага народа	Для шырокага кола чытачоў	
15.06-16.06	“Летнее книжное конфетти” – рэкламная акцыя	Для шырокага кола чытачоў	
16.06-30.06	“Планета людей” – кніжная выстава да 125-годдзя з дня нараджэння А.дэ Сэнт-Экзюпэры	Для шырокага кола чытачоў	
17.06-30.06	“Як ты сэрцу майму міла, дарагая Беларусь!” – кніжная паліца да 120-годдзя з дня нараджэння П. Броўкі	Для шырокага кола чытачоў	
19.06	“Бабочки-красавицы всем нам очень нравятся!” – акцыя размалёвак да Дня матылькоў	Для шырокага кола чытачоў	
20.06-30.06	“Удачное лето: полезные советы дачникам” – выстава кніг і часопісаў да Года добраўпарадкавання	Для шырокага кола чытачоў	
23.06	“Кузьма Чорны. Чалавек – гэта цэлы свет...” – віртуальная выстава да 125-годдзя з дня нараджэння	Для карыстальнікаў сайта	
Бібліятэка № 17 (Лагойскі тракт, 25) тэл. 343-23-42			
01.06-30.06	“Абавязаны памятаць”- выстава-памяць	Для шырокага кола чытачоў	
03.06-15.06	“Еўфрасіння вачыма мастакоў”- кніжная выстава да Дня памяці Еўфрасінні Полацкай	Для шырокага кола чытачоў	
04.06-16.06	“Тэатр і кіно Аляксея Дударава”- кніжная выстава да 75-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
19.06-30.06	“С тропы своей ни в чем не соступая...”- юбілейная выстава да 115-годдзя з дня нараджэння Аляксандра Твардоўскага	Для шырокага кола чытачоў	
22.06-30.06	“Наркомания: в шаге от пропасти”- выстава-імпульс да Сусветнага дня барацьбы з наркаманіяй	Для шырокага кола чытачоў	
25.06	Дзень інфармацыі	Для шырокага	

		кола чытачоў	
Фрунзенскі раён			
Бібліятэка № 4 імя М.В. Гоголя (вул. Лабанка, 22) тэл. 350-13-86; 350-13-92			
01.06-30.06	“Тчэцца памяць ніткай суровай”- кніжная выстава, прысвечаная генацыду беларускага народу ў гады Вялікай Айчыннай вайны	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Моё волшебное лето”- выстава дзіцячых малюнкаў	Для шырокага кола чытачоў	
03.06-10.06	“З высокай ступенню жыццёвай верагоднасці”- выстава-прысвячэнне да 75-годдзя з дня нараджэння А. Дударова	Для шырокага кола чытачоў	
04.06-13.06	“Кніжная вясёлка”- выстава -прапанова	Для шырокага кола чытачоў	
17.06-30.06	“У пошуках будучыні”- філасофска-літаратурная выстава да 125-годдзя з дня нараджэння К. Чорнага	Для шырокага кола чытачоў	
Бібліятэка № 14 імя Ф. Багушэвіча (вул. Прытыцкага, 42) тэл. 304-97-87; 322-00-99			
03.06-30.06	“Чытанне як хобі” - літаратурная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
10.06-30.06	“Загадкавы ў сваёй гісторыі Тураў” – выстава-падарожжа ў мінулае	Для шырокага кола чытачоў	
13.06-30.06	“У кніжнай памяці імгненні той вайны” - кніжна-публіцыстычная выстава-ўспамін да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыда беларускага народа	Для шырокага кола чытачоў	
28.06-30.06	Тэматычны дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
28.06	“Экалогія: права на бяспечнае жыццё” – інфармацыйная гадзіна да Года добраўпарадкавання	Для шырокага кола чытачоў	11.00
Цэнтральны раён			
Спецыяльная гарадская бібліятэка для сляпых (вул. Камуністычная, 42) тэл. 357-56-65; 356-58-32			
01.06-30.06	“Дети- жертвы войны” - кніжная экспазіцыя да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыда беларускага народа	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Слова аб вечным: беларускія пісьменнікі -юбіляры”- кніжная панарама	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Чытанне на канікулах”- літаратурная экспазіцыя	Для шырокага кола чытачоў	
20.06	“Невідучыя спевакі і музыканты”- анлайн-прэзентацыя сайта	Для карыстальнікаў сайта	
Бібліятэка № 10 імя М. Мінковіча (бул. Шаўчэнкі, 15) тэл. 338-68-82			
02.06-10.06	“Моц і краса прамоўленага слова” – выстава-партрэт з аглядам творчасці да 75-годдзя з дня нараджэння А.Дударова	Для шырокага кола чытачоў	
02.06-23.06	“Книжная радуга детства” - прагляд дзіцячай літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	
02.06-10.06	“Вочы дзяцей як крыніцы надзей” - выстава-разважанне з тэматычным аглядам літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	
04.06	“Усё пачынаецца з бяспекі” - інтэрактыўная праграма	Для шырокага кола чытачоў	12.00
05.06	“Ісці насустрач прыродзе” – гадзіна-адкрыццё да Дня навакольнага асяроддзя	Для шырокага кола чытачоў	11.00

09.06-06.07	“Велічная, гордая наша Беларусь” – кніжна-ілюстрацыйная экспазіцыя	Для шырокага кола чытачоў	
09.06	“Беларусь вачыма мастакоў”- відэавандроўка па краіне	Для шырокага кола чытачоў	12.00
11.06	“Территория добра и творчества” - майстар-клас	Для шырокага кола чытачоў	14.00
12.06	“Чытальная зала на свежым паветры” - інтэрактыўная праграма	Для шырокага кола чытачоў	12.00
13.06	“Сімвал памяці і павагі” - патрыятычная гадзіна да Году добраўпарадкавання	Для шырокага кола чытачоў	12.00
16.06-18.06	“Маленькія салдаты вялікай вайны” – тэматычны прагляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	
17.06-30.06	“Моладзь – найважнейшы рэсурс краіны” – тэматычная выстава да Дня моладзі	Для шырокага кола чытачоў	
17.06	“Падарожжа ў чароўны свет легендаў і паданняў” - літаратурная вандроўка	Для шырокага кола чытачоў	11.30
17.06-27.06	“Слова пісьменніка” – выстава-партрэт з аглядам творчасці да 125-годдзя з дня нараджэння К.Чорнага	Для шырокага кола чытачоў	
18.06-30.06	“Цена зависимости – жизнь” – тэматычная выстава да Міжнароднага дня барацьбы са злоўжываннем наркатыхных сродкаў і іх незаконным абаротам	Для шырокага кола чытачоў	
19.06	“Дзень, які ніколі не забыць” – гістарычная гадзіна да Дня памяці і смутку	Для шырокага кола чытачоў	11.00
23.06	“Беларускія зоркі алімпіяд” – гадзіна-адкрыццё да Міжнароднага Алімпійскага дня	Для шырокага кола чытачоў	12.00
24.06-30.06	“Радуга кніжнаго лета” - тэматычны прагляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	
25.06	“Цяпло сям’і, цяпло сяброўства” - літаратурная гадзіна	Для шырокага кола чытачоў	13.00
30.06	“Все дороги ведут к нам” - пазнавальная гадзіна да Году добраўпарадкавання	Для шырокага кола чытачоў	11.00
30.06	“Сустрэчы з новай кнігай” - дзень інфармацыі з аглядам новых паступленняў	Для шырокага кола чытачоў	11.00